

Віталь  
ГАРАНОВІЧ

Світло  
боякіту

УДК 882.6-1  
ББК 84 (4Беи) 6-5  
Г 20

Гарановіч В.

Г 20 Свято блакіту: Вершы / В. Гарановіч  
— Мн.: «Беларускі кнігазбор», 2002. — 76 с.  
ISBN 985-6638-50-X.


Кніга пэзіі Віталя Гарановіча «Свято блакіту» вызнача-  
еца шчырасцю пачуццяў. Пражытае і перажытае — аснова  
ягоных вершаў. У паэта з Глыбокага свой голас і свае фарбы.

УДК 882.6-1  
ББК 84 (4Беи) 6-5

Аўтар удзячны за спонсарскую дапамогу  
ў выдадні кнігі  
старшыні Камітэта лясной гаспадаркі  
пры Савеце Міністраў РБ М. К. Круку;  
дырэктару прадпрыемства  
«Глыбоцкія электрычныя сеткі» В. П. Кубарку;  
дырэктару ААТ «Глыбоцкі  
малочна-кансервавы камбінат» Г. М. Ермаковіч;  
дырэктару ААТ «Вытворча-камерцыйная фірма  
«Аржаніца» А. А. Брылёнку

ISBN 985-6638-50-X

© Гарановіч В., 2002  
© Ягораў У., 2002



Віталь Гарановіч нарадзіўся ў 1952 годзе ў вёсцы Ермакі Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці. Пасля заканчэння сярэдняй школы служыў у арміі, некаторы час працаваў у друкарні выдавецтва «Вышэйшая школа». У 1977 годзе скончыў філалагічны факультэт Мінскага педагогічнага інстытута імя Максіма Горкага. З таго часу жыве на Глыбоччыне. Працаваў настаўнікам, дырэктарам сельскіх школ. У цяперашні час — дырэктар сярэдняй школы №3 г. Глыбокае.

Сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў. Адзін з аўтараў альманаха «Дзвіна», калектыўных зборнікаў «Да-лягяды», «Браслаўшчына азёрная мая». Выдаў паэтычны зборнік «Беразвetcha».

Книга пакоўненая ў беларускую мову і выдадзена  
адзін з найстарэйшых університетаў — ягеллоні-  
цкім, які заснаваў Францішак Скарына ў 1501 годзе ў часе цары-

іараця ў Задесці. У яго ўвядзеніі ёсць згадка пра падарунак віленскаму князю Міхалу Казіміру Агінскому ў 1521 годзе. У тым жа годзе ў Вільні ўтворылася юрайская ўніверсітатская бібліятэка, якая з'яўлялася ўніверсітэтскім інстытуцыйным інститутам. У 1530 годзе ў Вільні ўтворылася юрайская ўніверсітатская бібліятэка, якая з'яўлялася ўніверсітэтскім інстытуцыйным інститутам.

У 1530 годзе ў Вільні ўтворылася юрайская ўніверсітэтская бібліятэка, якая з'яўлялася ўніверсітэтскім інстытуцыйным інститутам. У 1530 годзе ў Вільні ўтворылася юрайская ўніверсітэтская бібліятэка, якая з'яўлялася ўніверсітэтскім інстытуцыйным інститутам.

Струста-возера крыніца.  
А другая, каб націца,  
Дабягас да дзвіны.

### АНСВЯТЛАО БЛАКІТУ

Аржаніцу-глыбачанку  
Лугавымі фарбамі палескімі  
Зацвілі пляёсткамі пралескі,  
Каб пасля свято свайго блакіту  
Перанесці на валошкі ў жыта.

Свечкамі ўспыхнуўшай гарлянкі  
Засініць з расы наймітку ранкам.  
Зазвінець раскрытымі званкамі  
Ды паплынць купальскімі вянкамі.

Луннікам пад поўняю лілеяць,  
Зубніца дзе бэзава сіне,  
Сверцыя, сон лугавы, гарычка  
Свецяцца запаленай газнічкай.

Касячы раскрытаю далоняй  
Жужала на цёрн калючы гоняць.  
Шчурка з прыгажуняй-страказой  
Хмеляцца балотнай дзеразой.

Сінькаю пральецца неба ў лён,  
Каб лагодна ўзяць душу ў палон.

## АРЖАНІЦА, АКМЯНІЦА

Тут рачулка, там крыніца.

Аржаніца, Акмяніца, —

Дзве крыштальныя слязы.

Як падземная жывіца,

Сочыцца наверх, бруіцца

З-пад камення, з-пад лазы.

З пахам жыта

Аржаніца.

З пахам кміна

Акмяніца.

Пад хусцінкай навальніцы,

У карунках дзеразы.

У падушках снегавею.

І пад поўняй, бы лілей.

Не губляюцца сляды.

Дно са жвіру, а то з глею.

Ручайкі, нібыта змеі,

Па вясне імкнуць сюды.

Глыбачанка-Аржаніца

Браслаўчанка-Акмяніца,

Вечны подых старыны.

Струста-возера крыніца.

А другая, каб напіцца,

Дабягае да Дзвіны.

Сэрвач, Свіліцу, Чысцянку.

Аржаніцу-глыбачанку

Мерыць вёсламі вясяльр.

Акмяніцу-браслаўчанку,

Як з гары Маяк гаранку,

Лес вядзе ў глыбокі яр.

Аржаніца, Акмяніца.

Бліз Латгаліі граніца

Ды Айчыны карані.

Паазер'ем прычасціца,

Каб душою далучыцца

Да ратоўнай чысціні.



вініца в се-  
віліан дэя, ятуда  
ланівад ёд эвікда

\* \* \*

Сумуе сонца днём па леце,  
Ніжэй схіляе галаву.  
І зоркі, месяцавы дзеци,  
Зноў скачуць весела ў траву.

Прытупне гром ўгары абцасам.  
Міргне маланка перуну.  
Разгладзіць хмара, нібы прасам,  
Вясёлкі цёплую спіну.

Па жніўню справіўши памінкі,  
Запрэгшы раніцы вазок,  
Махае верасень галінкай  
На «лета бабіна» знарок.



### ЧИНАРЫЮМНЫ

Вочапам заход над бруйнай ракой  
Сонца вядзерца трymае.  
Вечара летні густы спакой  
Далеч ва ўладу прымае.

Сосны, як свечкі, пагаслыя днём, хі ёд  
Вогнікам зорак успыхнуць.  
Месяц у рэчку нырне акунём п яомы  
Спіну пярэстую выгнуць.

Цемрадзь аплавіць узвышшы-груды  
Поўначы чорнаю магмай.  
Коўш свой нахіліць — зачэрпне вады  
З рэчкі Мядзведіцы прагна.



## МАКСІМУ ТАНКУ

Высокія над Беларуссю зоры,  
Дзе Нарач ззяе блікамі расы.  
Пад парасонам мядзельскага бору  
Чароту шапаткія галасы.

Да іх паэтаў голас далучыўся,  
Азваяўся плачам-песняй кулікоў.  
Нямой прасторай свету прычасціўся  
І даў душы знясіленай спакой.

У Пількаўшчыне на дзяцінства полі  
Дубы вякуюць, як яго гады.  
І памяць дзён, бы Люцыян Таполя,  
І Танк Максім, жывы і малады.

Тут астравок ягонай роднай мовы,  
Дзе род прядзе сямейны свой клубок.  
Паэтаў голас, выткаўшыся словам,  
У жураліны вернецца радок.



## КАРОВІН КАМЕНЬ

На беразе Каровін камень,  
Нібы з забытай даўніны  
Апошні акалелы мамант  
Дабрыў да гэтай стараны.

Аціхлы, вечны, на дасвецці  
Прыстаў да струстаўскіх сяліб.  
Кідаюцца з галасам дзеці  
Сядлаць угрэты сонцам хіб.

Гарэзяць юныя іх маткі,  
Калышуць сонечны заход.  
На дне азёрным, бы зарняткі,  
Іскрыцца зорак карагод.

Ніхто з купальшчыкаў не ўцяміць,  
Калі агорне цішыня,  
Што першабытны гэты камень —  
Сівому маманту радня.



ЛІТНІМ ЧАСІМ

А час, як знічка, праімчаў,  
І чэрвеньnoch скруціў ў скатку,  
І месяц стомлена маўчаў,  
І додня прарасло зярнітка.

Не высыпалася пчала,  
І багацелі птушак зыкі.  
Ды дзераза ў барах цвіла,  
Вусы раскінуўшы, як лыка.

І срэбрам ранішнім лугі  
Ад росаў і сіўцоў бялелі.  
А з-пад вясёлкавай дугі  
Маланкі спіцамі звінелі.

Зязюляў менела. Каршун  
Вышэй да сонца падымаўся.  
І доўга спачываць пярун  
У хмары восені не клаўся.



РАНІЦА НА СТРУСЦЕ

Заве чарот сваім чароўным хрумстам,  
Звініць, як струны, звонам асака,  
Дзе Чайчын востраў асвятляе Струста,  
На рэйдзе рыбным лодка рыбака.

А кладкі, як пантонныя дарожкі  
Начлежніка начнога туману.  
Узмахі весел — слімаковы рожкі —  
Пачэсваюць зноў возеру спіну.

Валун сівы вандроўнікам здаецца,  
Прыкуты смагай да вады гняткай.  
Світальны змрок расчуліў неруш сэрца  
І растрывожыў голасу спакой.

І як Нептун блакітнага бязмежжа,  
Бяссонніцаю змучаны дзівак  
(Бы «Хроніцы палескай» вечны Мележ),  
Карціну творыць браслаўскі мастак.



## НА ВОСЕНЬ

Свецяць белай лускою бярозы,  
Туманы ля кустоў, як папар.  
Ноч пад раніцу ўехала возам  
Напрамкі ў непраходны гушчар.

Цені мокнуць, нібы рукавічкі,  
У прапахлай зноў мохам расе.  
Промні сонца, нібыта лісічкі,  
Праастаюць між дрэў пакрысе.

Па гадзінніку цёплага лета  
Прачынаюцца шчэ мурашы  
За сезонам птушыных канцэртадаў  
Ладзіць дружна свае кірмашы.

Толькі дуб адзінокі святыняй  
Жалудамі уверсе звініць.  
Ды асіна пад купалам сінім  
Сірапіна горкай стаіць.



## \*\* \* \* МІСЦЯ

Апошні снег зімы-вяртанкі,  
Цяжкі, бы восеньскі туман.  
А ў згадках юнай глыбачанкі  
Вясны прачытаны раман.

Плыве дзяявочы капялюшык  
І асвятляе сумны дзень.  
Снег ахінае белым плюшам  
Цяпло прабіўшыхся грудзей.



## КРЭСКІ ВЯСНЫ

Злятаюць з коцікаў пялёнкі,  
Вісіць туману ручнічок.  
Скідае воблакаў валёнкі  
З нагі сваёй маладзічок.

Спраўляе красавік абноўкі —  
Красуе рунню зноў ралля,  
Пralесак сінія галоўкі,  
Пялесткі крыльцаў матыля.

Праклюнуў песняю вясенний  
Надзем'е змораны жаўрук.  
Іграе дзяцел на вяселлі  
Вясны — звініць струною сук.

Рыбачыць першы раз вясёлка,  
З вярбы прыладзіўши кручок.  
Прамокла радасная пчолка,  
Пад дождж папаўшы, бы ў сачок.



## ПАД НА ПОЗНЯЕ І ЗОРКАЙ

Лебедзя крылом туман махае,  
Сонца блісне рожкамі смаўжа.  
Зноў на клёне лета дагарае  
І на бэзе квецені іржа.

Прасігналіць чарадою галак  
Вечер на паўмокрым бальшаку.  
Хвалі пачынаюць, нібы валак,  
Церці, як каноплю, асаку.

Апрануўшы жоўтую манішку,  
Лес успыхне свечкамі бяроз.  
Трушчачы ялін сухія шышкі,  
Па калдобах прагрукоча воз.

Журавін пара ізноў адыйдзе,  
На чарнічнік ляжа свежы снег.  
І зіма у вобразе-прывідзе  
Аб сукі праколе белы мех.



## КРАСАВІЧНЫ

Які магічны паварот,  
Бы часу знайдзена падкова.  
Цябе сустрэў праз столькі год  
У навальніцу выпадкова.

Калі маланку, нібы меч,  
Хаваў вясенні тром у хмару,  
Калі на плёс жаночых плеч  
Дажджынкі скочваліся з твару.

Здалося, слухаў двух багоў.  
І лёс мне быў, як пакаранне  
Ад неба за маю любоў  
І звышчаканае каханне.

Я сніў дзяўчыну ў светлых снах,  
Сустрэў жанчыну ў срэбры ліўня.  
Мая далёкая вясна  
Пярсцёнкам празвінела жніўня.



## ПАД ПАЎНОЧНАЙ ЗОРКАЙ

Куток бацькоўскі пад паўночнай зоркай,  
Сурвэт снягоў і сцятасць маразоў.  
Травеюць тут красавіком пагоркі,  
І колаў грук на змену палазоў.

Як кінуць вокам — бачны габелены  
Гаёў малочных, залатых бароў.  
Тут заходу прасмаленая сцэны,  
Астуджаная ружаю вястроў.

Ты на зямлі маленькая радзімка,  
Радзімы край, адкрыты мне ў жыцці.  
Хай апынуся ў вечнасці ў абдымках,—  
Застанешся валошкаю цвісці.

Са снегам таюць сцежкі,  
Граніцы цаліка.  
Напружаны чашкі,  
І як раз.  
Шчэ за сонца зямлі ляста,  
Ноч спавятоць сны.  
Ды першыя прыхметы  
— ёсць зносе вясны.



БАКС ІАНГОГАП ДАП  
\*\*\*

Расці, дрэва майго роду —  
 Беларускага народа.  
 Беластволаю бярозай  
 У бяросце ад марозу.  
 Разлятайся лісцем-словам,  
 Моцай вечнаю вясновай.  
 І падковаю-карэннем  
 Раструшчы зямлі каменне.



Я смію дачучыну ў светлах снах,  
 Сустрэй жаччыну ў срэбры ліўня.  
 Міа дзяскал на снігах  
 Прысвітлівымі снамі жнівня.



ІД АНОНС ВЯСНЫ Н

Пад вільчыкам хаціны  
 Буркочуць галубы.  
 Дэсантам вераб'іным  
 Спусціўся дзень з вярбы.

Як на хадулях, певень  
 Цыбата ладзіць крок,  
 Пілоткай востры грэбень  
 Да сонца лёг набок.

Ды срэбрыць гумны плесня,  
 І горкі сена пах.  
 Прыкметаю прадвесня  
 Пясянка на губах.

Са снегам таюць сцежкі,  
 Граніцы цаліка.  
 Напружанне ўсмешкі,  
 І як разрад, рука.

Шчэ за дажджамі лета,  
 Ноч спавіваюць сны.  
 Ды першыя прыкметы  
 І ёсць анонс вясны.

## НАРАДЖЭННЕ ВАДЫ

Ручэй, як з яйка птушаня,  
Праклюнуш шкарлупу-ільдзінку.  
Спачатку ў след папаў каня  
І затрымаўся на хвілінку.

Счакаўшы поўных берагоў,  
Гулліва збег па каляіне  
У вір настоеных снягоў,  
Каб растворыцца ў мутнай ціне.

Як свежай рошчынай з дзяжы,  
Луг захлынуўся зноў вадою.  
Са стрэх цурчэлі капяжы,  
Нібы струмені сырадою.



## НА НАРАЧЫ

Бальзам гаючы — подых бору,  
Дзе сон глыбокі Нарач дорыць.  
Дзе як і ў даўнія вякі  
Фільтруюць голас жаўрукі.

І прычашчаюцца суніцы  
З жывога неруша крыніцаў.  
Л пераспелыя маліны  
Разносяць пах мядова-вінны.

Бліскучым посахам маланкі  
Нарэжа гром вясёлкі гранкі.  
І маладзік, як матылек,  
Асвеціць вечаровы змрок.



## НАРДІНА МАСЛАДЫ

Заносіць пяском парог  
роднай хаты.  
Вокны, як краты.  
Астыглая сажа  
у дымаходзе,  
Галкі не родзяць.  
Саржавелы гадзіннік  
з мядзведзямі,  
Стол шашалем з'едзены.  
Нібы пратэзы,  
у чалесніку вілы,  
Подпал пратнілы.  
Павуціннем зацятнуты  
жорны,  
У плесні столь чорнай.  
Зеўраць без дна кашы,  
Хата без душки.



## ЗА ГОД ДА ХХІ СТАГОДДЗЯ

Хоць студзень з люценем даўгі  
Шчэ не вярнулі поўным возам,  
Снягоў не складзены стагі  
І не адліты у лёд марозы.

Пакуль ручэй, як каснічок,  
Не развязаўся пад нагамі,  
Не перакінуў праз плячу  
Вясёлку дзень ўгары над намі.

Ды будзе вуснамі каса  
Расой атавы наталяцца,  
І прыйдзе час у каласах  
Зярняці сілай налівацца.

Бы з лапцяў, сплеценых з лазы,  
З буслянак вернуцца у вырай  
Буслы, і ў рэчках ментузы  
Нырнуць да лета ў бездань віру.

Як здзівіць снежня першаслед,  
Каб сведкам веку і прыродзе  
У поўнач стаць, як ступіць свет  
Зноў на мяжу тысячагоддзяў.

## РЕДАКТОРСКАЯ АДДОТА

Чаўны, чайкі, час шыпшыны.  
Снежань, веяю сняжыць.  
Пчолы рады канюшыне,  
Сані ў полі труць глыжы.

Шэпча мятлік у сонным лузе.  
Ў белым панцыры палі.  
Паплавы, як шчасця вузел.  
Валак зебрыцца раллі.

Бусел стомлена віжуе.  
Мёрзлых купін капшукі.  
Чэрвень з ліпенем мяжуе.  
Не падасць туман руکі.

Лета душнага ўспаміны.  
Памяць бомаў пад дугой.  
Сонцам паленая гліна.  
Сэрца ранена тугой.



## ДАЧЫ НА НАРАЧЫ

Стары нарачанскі сад  
Карэннямі цягнецца к возеру,  
Зусім маладзенъкі салдат  
Глядзіць Куляшовым позіркам.

Трымае гадоў тугу  
Ў малінніку дачны дворык,  
Дзе вішня на самым рагу  
З грушай Лынъкова гаворыць.

Дзе праз паркан і мяжу  
Сцежка крадзецца да ганка,  
У вокны, бы ў вочы, гляджу  
Дачы Максіма Танка.

У хвалях вады неспакой,  
Хутка канчаецца лета.  
Знічкай, нібыта рукой,  
Ноч бласлаўле паэтай.



## У НОЧ НА КАЛЯДЫ

Зоркі, як плешикі цвікоў,  
У хмараах бліщаць, бы ў латах.  
Поўня ўгары вянком,  
Быццам над зрубам хаты.

Святам калядная нач,  
Іней, бы квеценъ, на бэзе.  
Убок са сцяжынкі збоч,  
Тонеш па пахі ў снезе.

Каўнерыкі белых стрэх  
Крухмаліць мароз зацята.  
Стажок, як з рагожы мех,  
Расшчодрыўся пахам мяты.

Настольнікам беднай куцці  
У пост раскашуе хата,  
Каб з каўбасой прыйсці  
Следам куцці багатай.



## ПЕРШЫ ДОЖДЖ

Маланка, як вязьмо,  
Для выспелых аблок.  
Дождж распачаў пісьмо,  
Зялёны свой радок.

Суцішыўся вятрак,  
І вецер крылы склаў.  
Наглянцеваны шпак  
Ад шчасця заспываў.

І зацягнуўся след,  
Як рана, ад калёс.  
Страсаўся першацвет,  
Як краплі белых рос.




## ЗАВІРУХА

Сняжынкамі, як вейкамі,  
Міргнула цішыня.  
І веі-белазмейкі  
Нікому не стрымаць.

Б'ючыся аб таросы  
Чарнеючай раллі,  
Кладзе віхор пракосы,  
Гудзе, нібы чмялі.

У гушчарах сарокі —  
Прыцэламі хвасты —  
Кідаюць меткім вокам  
У шорсткія кусты.

Сукі, нібыта рыльцы  
Спалоханых дзікоў.  
Чакае пагаліцца  
Лес зноў маладзіком.



Ціціца ранак стрыжкам

Страхамі край сяла.

Ціціца беларускім Парыжкам

ЖАСЛЕНІЦА.

Масла масленае,  
Масленіца.  
З хаты вынесена прасніца.  
Ніткі спрадзены, ссukanы,  
Зімой песні праспяваны.  
Ой вясенка, ты вясельніца,  
Маладыя ўсе пажэніцца.  
Ой Вялес, Улас, Уласе,  
Каб скацінчака вялася,  
Каб хлявы пахлі сырадоем,  
Елі масла мы з табою,  
Куры, нібы тыя галкі,  
У гнёзды скідвалі зноў яйкі,  
Каб вяліся парасяты.  
Сёння масленіца-свята:

Песні з раніцы і гулі,  
Павыходзілі бабулі  
У квяцістых шаліноўках,  
Аж дзядам сівым нялоўка.  
Маладых жа зух не гасне —  
Масла масленае,  
Масленіца!

## ВЁСКА ПАРЫЖ

Шыбіны аканіцаў,  
Зажураны стаўняў пагляд.  
З далёкай французскай сталіцай  
Збліжае пара Каляд.

Рачулка, дзе водар зёлкі,  
Не Сена. Ды ў сенакос  
Да самага пляца Зоркі  
Вясёлкі ляжыць пракос.

Дзяўчына, юнак бязвусы  
Дагледзяць шчаслівы сон...  
Клады парыжан-беларусаў,  
Бы свой радавы Пантэон.

Версаль не роўня хаце,  
Капліца тут — свой Нотр-Дам.  
Царква імя Божай Маці,  
Нібы Парыжа храм.

Не смажаныя каштаны,  
А з пахам бульбяным бліны.  
Жывудь на зямлі парыжане  
З таемных часоў даўніны.

Абудзіцца ранак стрыжам  
Над стрэхамі край сяла.  
Над беларускім Парыжам  
Зорка Венера ўзышла.



Адэдзініс паднікі  
Межыацтві да  
Межыацтві да  
СЕСТРАМ

Я вам пакуль не прысвяціў радка,  
Хаця жыцця ўжо стрэхі аbamшэлі.  
Пайшла і хата наша з малатка,  
Якую доўга мы цяплом не грэлі.

Падстрэлены гадамі журавель  
Хіснуўся ўбок сваёй жалезнай дзюбай.  
Вядзерца днішча, як стары рубель,  
Журботна пракацілася па зрубе.

I бацькі франтавыя медалі,  
I маці вышыванкі-рукатворы  
Мы падзяліць,  
як гроши,

не маглі  
Пад абразом,  
знямелая ад гора.  
Нібы Парыжа храм.

Не смажаныя кантаны,  
А з пахамі апельсінаў бліны.  
Жывуць на вуліцах  
З тасманічнай даўгінай.



## БРАСЛАЎШЧЫНЕ

Ад Браслава да Браціславы  
Не скажаш, каб падаць рукой.  
Ды еўрапейскай варты славы  
Лзёр браслаўскіх супакой.

Па-над лілеяй гуд чмяліны  
Ды подых Балтыкі чуцён.  
Глядзіцца ў люстра азярыны,  
Сады і шыбіны акон.

Тут рыбакі салёным потам  
Прамочаць світкі як штодня.  
I пахам пасечныя соты  
Саб'юць у лёце авадня.

Тут браслаўчанак юных вочы —  
Жыцця спакусны красавік.  
Я тут душу згубіў аднойчы,  
Як Папялушки чаравік.



## ВОЗЕРА СНУДЫ

Ад князя Снуда ты паходзіш імем,  
Вадой блакітнай — кропляю з нябёс,  
Дзе маскалёў глыбінямі тваімі  
Стай вымярацца чалавечы лёс.

Як Снуды з Струстай, так людскія гены  
Змяшаліся пасля ледавіка, —  
Латгаліі сівой абарыгенаў  
І нарачанскіх плёсаў рыбака.

Тут астраўкі, як курганы, здалёку —  
Курылаў беларускіх паясок,  
Дзе бусел чорны з кулічком й сарокай  
Бяроз карэльскіх дэгустуюць сок.

Як сон-трава у рэдкаlessі Снудаў,  
Па восені ўчымлівая нуда.  
Тваіх вачэй азёрных не забуду  
У прыбярэжных выспелых садах.



## \*АТА\* ГРАН

Бірас Струста светлыя крыніцы,  
Іто б'юць-струменяць з-пад карэнняў-жыл.  
Квалі, як асколкі бліскавіцы,  
разаюцца ў азёрны небасхіл.

Ірыносіць ранак у туманным ранцы  
Іа гэты бераг прахалодны ценъ,  
Іадточыцьnoch ночь дзяўчыне-браслаўчанцы,  
Іадрэзаўшы вясёлкай, хмарны дзень.

Азёрны край, счакаўшы дні вакацый,  
Іапоўніцца сцярожкай цішынёй.  
Вуды ўсцяж, нібы антэны рацый,  
Іаладзяць перамовы з глыбінёй.



## ПАЧАТАК ЗІМЫ

Вечер арфуе насыпаны снег,  
Ля плота збіае валёнкі.  
Спуджаны голас залётных кунег,  
Вей белакрылыя гонкі.

Чорным арэхам шпакоўня ўгари  
Ў інеі кроны імгліцца.  
У рызах слупы, як зімы святары,  
Выйшлі на лета маліцца.

Вечар каўтае клубчаты дымок,  
Конь снег натрушаны месіць.  
Ноч прымярае, нібыта канёк,  
У небе да воблака месяц.

Снежань нямы апячэ далягляд  
Поўнач раскошаю зорнай.  
Першы мароз, як з пад'ёму салдат,  
У лесе агучыцца горнам.



## ДНІДАЧНАКІ

Бераг. Вечар. Кастроў веча.  
Іскрын-светлін выдых зорны.  
Жалудамі, бы карцеччу,  
Абстраляны плёс азёрны.

Як салдацкая пілотка,  
Што зляцела з галавы,  
Ў белай пене стыне лодка,  
Два вяслы — два рукавы.

Ад агню над цішай сцежкі  
Калыхнецца смуглы цень.  
Дагараюць галавешкі,  
Рассыпаюць зор ірдзень.



## РАБІНАВЫ ДЗЕНЬ

Нібы туман, страсаюць стрэхі  
Спякоты летнюю нуду.  
Кідае лівень, як арэхі,  
Цяжкія кроплі у ваду.

Жытоў бурштынінкі-зярніты  
З калосся сыплюцца на дол.  
Грамы, захмарныя гарматы,  
Грыміаць нязмушана наўкол.

Ілля зажынкам ладзіць лазню.  
Над парасонамі стагоў  
Маланка зырка вокам гляне,  
Нібы шукаючы каго.

Ды галавы падняць не можа  
Прамоклы вецер ад травы.  
З шнура фартух кароўкай божай  
Імкне ў абдымкі крапівы.

Пагаслыя у траўні свечкі  
Агнём успыхнулі рабін.  
Каштаны, як жаўткі з яечка,  
З крывёй змяшаліся калін.

## ЗМЕНА КВАДРЫ

Лязо маланкі у зямлю,  
Бы нож у бохан хлеба.  
Гром працінае цішыню  
Па кроквах, як па рэбрах.

І лезе хмара — вясны дар,  
А галава — у плечы.  
Зямля дажджу адкрыла твар  
У красавіцкі вечар.

І разгавеецца прастор,  
Каб адкывіцца жытам,  
Жывіцу пусціць смольны бор,  
І лівень скончыць квіты.

Залевы ранніе свяцло  
На сподзе неба дужкай.  
І забялее зноў сяло  
На туманах-падушках.



## ДОМА

Кветка кожная прывециць,  
 Зорка радасна ўпадзе —  
 Не сустрэць вясны у свеце  
 І зімы такай нідзе.  
 За сцяжынаю — дарога,  
 За крыніцаю — рака.  
 Тут сяброў сустрэнеш многа  
 І нярэдка — сваяка.  
 Слова чуеш гаваркое  
 З вуснаў хітрых байдуна:  
 То душэўнага спакою,  
 То як выбух перуна.  
 Дзе не маюць загатовак,  
 Пашкадуюць жабрака,  
 Дзе аднолькава нязломак  
 З правай левая рука.  
 Дзе над кожнаю труною  
 Спавядаецца душа...  
 Дзе пад раніцу вясною  
 Нараджаюцца спярша.

\* \* \*

Вырай — растрывожаны вулей.  
 Мытнік першы раз бездапаможны:  
 Легіён бязвізовых гусей  
 Пралятае мытню асцярожна.  
 Шыю цягне стомлены важак  
 На званочак жаўрука ляснога.  
 Як з сямейства рэдкага вужак —  
 У бярозах чорная дарога.  
 А буслянак, як капелюшоў,  
 Быццам час вясновых каранацый.  
 Дождж-свок прысадамі прайшоў,  
 Пакалоўшы аб ігрушу пальцы.  
 Хмары, нібы крылы ветрака,  
 Развярнуў на поўнач цёплы вецер.  
 Вераб'ёў вясёлых талака  
 Атрасае ад макрэчы вецце.



## ЭКВАТАР ЗІМЫ

На поўдні шчэ хаваюцца грамы,  
Рапірамі маланак ў небе звонячы.  
У нас на колах поўні паўзімы  
Адвезена на край далёкай поўначы.

Ужо дзяніцца ўсмешкаю раней  
Прасвечвае паўснежныя узмежкі.  
Дарога, бы најдачка, для саней  
Выкочвае груды, як галавешкі.

У садзе груша, бы ад ветру ёрш,  
У ледзяшоў адліжная падсочка.  
Адхуквае сонца усё больш  
У студні замарожанае вочка.

Глытае вечар з дымам туманы,  
Ды, зредку папярхнуўшыся марозцам,  
Пячэ па снегу прэсныя бліны  
Ў разоры чорнай, як на скавародцы.

Ў бярозы наліваецца кара,  
Нібы да родаў маладыя грудзі.  
Ігліцу, як іголкі, у барах  
Прашыць грыбніцу,

вострыць цёплы студз

## РАЗГАВЕННЕ ДНЯ

Вясну малюе дзень з натуры:  
Як гіры, у гняздзе гракі,  
Выявай спеўнай партытуры  
На правадах блішчаць шпакі.

Вада, знясіленая лёдам,  
Збірае сілы пакрысе.  
Вірба, прапахшы першым мёдам,  
Пылком ад коцікаў трасе.

Зрэдзь старадрэвіна скрыгоча,  
Як маладзенкі каршачок,  
У двор падсушаны заскоча  
На крылах лёгкіх скразнячок.

І ценю веснавыя стрэлкі  
Пакажуць раўнадзенства час,  
І ледзяшы, нібыта шлейкі,  
Са стрэх зляцяць апошні раз.



Зноў конікаў цырульня  
 Адкрылася ў траве.  
 Шпакі праводзяць гульні  
 Прад выраем свае.

Туманам, як балотным  
 Самшоны мохам дзень,  
 І надвячорак кротам  
 Крадзеца па градзе.

Маланку зацугляўши,  
 Ад'ехалі грамы.  
 Заплача ноch, счакаўши  
 Прысуд зямлі нямы.

Парэпаныя сцежкі,  
 Ваколіца. Сухмень.  
 Бы лета галаўешкі,  
 Ралля, дзе быў ячмень.



## ФАНТАЗІІ ВЯСНЫ

Звісаюць абоймай са стрэх ледзяшы,  
 Ляжаць, нібы ток, агароды.  
 На яйках галубка ў застрэшным кашы  
 Звярае гадзіннік прыроды.

А вецер, сарваўшы ўсе звязкі свае,  
 Зноў флюгера жэстам гаворыць.  
 Старая, патупаўши, снег аbab'е  
 І вокны ад сонца зашторыць.

І выедзе дзед на яловым кійку  
 На лаву з ацепленай хаты.  
 Падсобіць падковаю конь ручайку,  
 Разбіўши лядовыя краты.

На вока — зіма не зіма на двары.  
 Ды весняе чуйна ў прасторы.  
 Гракі мак таўкуць, нібы ў май камары,  
 Мароз ледзьве дыхае, хворы.

Дзень цень, нібы лыжы, да дрэў прывязаў,  
 Куст бэзу пад сонцам распяты.  
 Слуп, быццам на прывязі ў садзе каза,  
 Трымае свой гонар рагаты.

## ВАЧАМІ МАСТАКА

Лета сухмень. Паазер'е. Заранка.  
 Парыста бераг залъе малаком.  
 Шчоўкае ветру ў чаротах марзянка,  
 Сонца з чаўна устасе галяком.

Браслаў, нібыта юнак зухаваты,  
 Будзе па следу зары веславаць.  
 Быццам дзяўчыну, абдыме Дрывяты,  
 Каб патаемна туліць-мілаваць.

Вуліцы горада, нібыта межы.  
 Тут раздзяляе азёры плато.  
 Колькі ў Навята, Святца і ў Бярэжка  
 Той прыгажосці дзівоснай, святой.

Коскай забытая звечара лодка.  
 Бераг жаўцявы — бясконцасць радка.  
 Поль свабоды да самай Слабодкі  
 Змесціць на золку мальберт мастака.



\*\*\*

Быў. Ёсць. Буду.

Ул. Кафаткевіч

Быў. Ёсць і буду. Дзе асеў народ  
 Блакітнавокі, русы, ў краі белым,  
 Дзе крышыць сонца красавіцкі лёд  
 І лён звініць у полі ў жнівень спелы.

Дзе вышынёй натоліцца жаўрук,  
 Пчала не раз напоўніць мёдам соты.  
 Дзе шчасце цэняць не з вяльможных рук,  
 А з зрэб'я, накрахмаленага потам.

З часоў Гусоўскага жывуць яшчэ зубры,  
 Дзе Лань-рака лясная п'е крыніцы.  
 Для гонкіх мачтаў вартыя бары,  
 Прасмаленяя, як чаўны, жывіцай.

Час даўніны хавае палімпест,  
 І дзірванеюць курганы пад небам.  
 Народным святам вернікаў тут фэст  
 І ў сябрах душэўная патрэба.

Расце хай жыта і жыццё цячэ  
 Ў краі шыпшины, кветкі Беларусі.  
 Ён быў. Ён ёсць, каб вечна быць яшчэ,  
 Дзе распраўляе вольна крылы бусел.

## ПАРАЛЕЛІ

Вясна. Першыя пырскі травы.

Дожджык, нібы немаўля.

Восень. Іржавыя паплавы.

Макрэча вісне, як тля.

Вясна. Грэбень вясёлкі з вады.

Коцікі на вярбе.

Восень. Калючым дротам сады.

Месяц на хмары гарбе.

Вясна. Дзяўчых трудзея першацвет,

Першай бяssonіцы час.

Восень. Самотны у вершах паэт

Шукае вясны параз.



## АДЖАНТАСАН

\* \* \*

Паўночны край. Глыбоччына. Радзіма.

Адна у свеце, дзе мой родны дом,  
І самы чысты снег, нібы крыніцы, ў зіму,  
І самы звонкі першы над Беразвежчу гром.

Дзе Свіліца дала імя сваё Падсвіллю,

Дзе у бясхмарны дзень сустрэн шэптам Шо.  
Дзе Аржаніца-рэчка з ячменным пахам піва  
І вечна юны Мосар з трывожнаю душой.

Галубіцкая пушча барамі ў Налібокі,

Ля азярын гаючых аселі Азярцы.

Тут думаецца ўсім глыбока у Глыбокім,  
Ды бальшакі вядуць у розныя канцы.

Хоць загваздкі даўно мянялі ў Гваздове,

З дружынай Чарадзей ў Чарневічах хадзіў.

Татарын, старавер зямлі удзячны, мове,  
Што роднымі для іх сягоння з нарадзін.

Жыццё бы у вулей сабрала тут паэтаў,

Разъяр, каваль, мастак тут слынны не адзін.

І неба вышыня адразу на паўсвета,  
І ўдар куток бацькоўскі ад самых нарадзін.

## НАВАЛЬНІЦА

Нёс вецер хмару ў рэзгінах з маланак,  
Губляючы саломінкі дажджу.  
Хістаў валошкі ў кіпцюрах канянак,  
На летні дзень надзеўшы паранджу.

І сонца нібы вылівак птушыны,  
Трымцела перад прыпекам агню.  
Мядзяны рой над возам канюшыны  
Спадаў пад ногі лёткаму каню.

Свістала пуга у руцэ з ляйчынай —  
Такім кароткім здаўся хлопцу дзень.  
Прыпол сукенкі светлая дзяўчына  
Аберуч прыціскала да каленя.



\* \* \*

У метро шыбуюць электрычкі,  
Дзе ніколі неба не відаць.  
Тут не ўбачыш, як сцякаюць знічкі  
У расу, што поіць сенажаць.

Як растуць у гнёздах птушаняты,  
Рэчку мерыць вёсламі вясляр.  
Як маланка шпорамі над хатай  
Коціць сонца у пракосы хмар.

Ў жнівень саламянымі кітамі  
Зноў палягуць скірды ля мяжы.  
Як снягі ўзбіваюць капытамі  
Коні ў снегавейным міражы.

І пярайдзе безгалоссе ў спевы,  
Разалье клён сок па гладышах.  
Ды святла пасля вясны залевы  
Зноў папросіць кожная душа.



\* \* \*

Нібы плугам, сум разганю,  
Што ў сэрцы ляжыць папарам.  
Абвяшчу веснавому дню  
Дзень вясёлкі над цёмнай хмарай.

Кволым крыльцам махне лісток  
Ў жабурынні бялюткім каліны.  
Пабяжыць зноў зялёны ток  
Па зямлі і па дрэў галінах.

Разгавеецца сонцам душа.  
Паласуе маланка неба.  
Мне б пражыць лістапад спярша,  
Пражыць лістапад мне трэба.



\* \* \*

Пасеяў снежкань белую расаду,  
Марозік звесіў ногі са страхі.  
Вятры снягі арфуюць у прысадах,  
Закінуўшы на неба кажухі.

У цёплай шапцы бэз на паваротцы  
Скубе сянцо пахуае з вазоў.  
Маўкліва коні, як першапраходцы,  
Ступаюць з млосным скрыпам палаゾў.

І вёска, абапёршыся на плоце,  
Дымком над хатай, як брывом, кіуне.  
Крамяны яблык ледзянее ў роце  
І набліжае да вясны мяне.

Гім складаюць пеўні  
Сонцу і вясне.  
Раўнінай вісіні  
У лесе  
Нібы вясны  
Кіне явар цене.  
Сэрцу надзвычыца  
Выспла за дзень.

\* \* \*

Ранак, як рамонкавы пялёстак,  
Забляеў пад сонца капяжом.  
Першародным быць цяпер няпроста  
Чыстым ветрам, снегам ці дажджом.

Ды няўпрост застацца чалавекам  
Сярод здрady, пошласці і зла.  
Не пылінкай у святле малекул —  
Хоць адной малекуляй святла.

Калі цяжка — мне, майму народу,  
Калі лёгка — зноў з народам жыць.  
Не губляць галінкі радаводу,  
Першаісным да сканання быць.



\* \* \*

Белая заплаткі  
Конь-мароз скубе.  
Коцікі-зярняткі  
Пухнуць на вярбе.

Ў ледзяша з застрэшша  
Нос зусім пацёк.  
З клёна саладзейшы  
Сакавіцкі сок.

У хлявах — прыплоды,  
Ў хатах — сырадой.  
Пахнуць агароды  
Бульбай маладой.

Гімн складаюць пеўні  
Сонцу і вясне.  
Раўчуку ўжо спеўна  
У лядовым сне.

Нібы рукавіцы,  
Кіне вечар ценъ.  
Сэрцу надзвіцца  
Выпала за дзень.

Пад святлом Венеры-зоркі  
Ткуць свой майскі паясок  
Затравелыя пагоркі,  
Дзе, як золата, пясок.

Веснавей каб не сурочыць,  
Узышоў маладзічок.  
Беларускай белай ночы  
Развязаны каснічок.

І зрываюцца з галінак  
У салодкі сон-тракі.  
Растрывожылі маліны  
Маладыя салаўкі.

Цень ад коміна за хатай,  
Нібы штык той за спіной...  
Ды ніяк не страшнавата  
Першай кветчыне вясной.



Я адчуваў сябе найбольыш багатым,  
Калі звінелі косы у лугах,  
Калі над возам месячык гарбаты,  
Бы цераз грыву жоўтая дуга.

А потым трошкі стомлены дарогай,  
Забраўшыся на пахкі сенавал,  
Прыемна чуў, як аціхаюць ногі,  
Як мякка ў сене тоне галава.



\* \* \*

Павуцінне носіць ліставей,  
Зацугляўши шорсткія памежкі.  
Грыбасей пачаўся, грыбасей,  
Зноўку мох салодзяць сыраежкі.

Над астрыжняй скірдаў каўняры,  
Грэе восень жоўтыя далоні.  
Раніцы з палеткаў у двары  
Туманы халодныя прыгоняць.



## У ЯЛЦЕ

Тут — белы горад.  
Край мой белы  
Ляжыць далёка за гарамі.  
Там курганы задзірванелі,  
Зубры вандруюць там барамі.  
Ты — Чорным морам,  
Там жа — лёнам  
Жыве спрадвеку беларус.  
Там не вада, а пот салёны  
Прасоліць ветразь і абрус.

У Ялце  
Кіеўі ўночі спішіліся  
Субатыяі бяды  
А гэага місціца не трапілі.  
І ёдна вакарія іграшы  
Хо-хасціна, да бы дасці націна.  
І бы-кі-домнічы сонца ясчэй настаялі.  
Дымком мове дымянне  
Нічай дыскіненне.

## КУПАЛЛЕ

Купальскія каstry пад рана на Івана,  
Шугае зорны рой зіхотна ў вышыню,  
І ліпеньскаяnoch сваім дзявочым станам  
Лагодна туліца да ўёплага агню.

Жыцця маладзічок, час папараці-кветкі...  
Купалля грай імгннем залатым.  
Ды ўсё ж да скону год я застаюся сведкам  
Далёкае пары у часе маладым.

Нагульвалі сады свае плады пад сонцам,  
Касцы, бы журавы, пад самы травакрай.  
Прастор у сіўчаках, як немаўля ў пялёнцы,  
І падрастаў ад грому пазарэчны гай.

Кіпелі зноў віры ад спінаў загарэлых,  
Спраўлялі вадавей дзятва і юнакі.  
А вечарам каstry паганскія гарэлі,  
Гады плылі, нібы дзяўчат вянкі.

Ноч-чараўніца, дай расы напіцца,  
З рук-промняў сонца вусны наталі.  
Дымком кастра б гаркавым прычасціца,  
Нібы дыханнем роднае зямлі.

\* \* \*

Мароз затаніруе шыбы,  
Схаваўшы зіму ад людзей,  
Дзе гурбы, бы з возера рыбы,  
Ляжаць на замёрзлай вадзе.

Нявестаю noch пад каронай  
Прыраўнуне да поўні сам дзень.  
І знічка раз-пораз салёнай  
Слязой на зямлю упадзе.

Каляды насцежаць прысады  
Паўночным дыханнем спярша.  
І веі затрубяць рулады  
У комінах, як гладышах.

У гніздах, вони у талме, бусліха  
Драмле пасля дзягай чарады.  
Куличок, куличок, піхан  
Скуч аль чудоўшыя зелан вады.  
Разгайдай, разгайдай, улонне  
Крыкак сонкі, строкатам сарок.  
Саракі пад парасонам поўні  
Развязалі вытраво ўпхроў.



## КУЛАДЫ

Куна Верасень — вера асення  
 Шуга З сумам і лёгкай тугой.  
 І ліле Скласці б гады, як бярвенне,  
 Аагод У зруб маладосці маёй.

Жаць Хай без страхі і без рамаў,  
 Купа З ганкам-жарнавіком,  
 Але з маладою мамай  
 І татам-франтавіком.

Нагу Да не са струхлелай брамай,  
 Касці Зарослай шыпшынай густой,  
 Праст Ужо незваротнай мамай  
 І бацькавай лаўкой пустой.

Кіслі зноў віры ал спінаў загарзых,  
 Спраўлялі вадавай лякта і юнакі.  
 А вечарям касціры гаркім гаралі,  
 Гады плылі, нібы вады.

Ноч-чараўніца, вады вады, вады,  
 З рук-промнау сюда вусны чатаі.  
 Дымком кастра б гаркім прычасціца,  
 Нібы дыханнем родніце зямлі.



## УЖДЖАРАКІДАП

Неба закружылася ад птушак —  
 Дзень вясновы ладзіць саракі.  
 Са шпакоўняў пух старых падушак  
 Вымітаюць крыльцамі шпакі.

Ды жаўрук, натрэсшыся ў разоры,  
 Б'еца ў сіні, нібы матылён.  
 Грак варонім стаў парламенцёрам —  
 У дзюбе носіць белы ласкуточ.

Чаек бела-чорныя цяльняшки  
 Тут і там мільгаюць угары.  
 Галкі, як маўклівія манашкі,  
 Аблітаюць ціхія двары.

У гняздзе, нібы ў чалме, бусліха  
 Дрэмле пасля доўгай чарады.  
 Кулічок, як самалёцік, ціха  
 Сеў ля ўсплай зброснелай вады.

Разгайдана зноў гаёў улонне  
 Крыкам сойкі, строкатам сарок.  
 Саракі пад парасонам поўні  
 Развязалі выраю шнурок.

## ПАСЛЯ ДАЖДЖУ.

І адплывала навальніца  
З дажджом, бы ветразем, за бор,  
Нібы пруткамі, бліскавіцай  
Карункаў вяжучы узор.

І ўжо адны, адны, без маткі,  
Стаялі ціха на страсе  
У гняздзе двайніяткі-бусляніяткі  
І абсыхалі пакрысе.

Ды ўжо ўспадчына сірока  
Заросла, амокітавіца, ту  
Уже пешчаніца, ту  
І бацькаўца, ту  
А тутадзе, хідзіць, дыкіх  
Дядаме нісса да сініх  
Куцію, як сямядзенік, дыкіх  
Сёя за дажджом, сініх, аўгустынік  
Паселішчана сюзі твар, аўгустынік  
Кімківі сонкі, что пасевам сібор  
Гаські асу віспачовам ножыні  
Пасакаўці басібо макіпогі.



Калечполе полем бою  
Для жывых і Незваротных,  
Цінер полем зверабю  
Ты балі **ЗЛОІДАЯ** \*\*\*.

Красуе ў Беларусі жыта, та тут  
І стан ад гэтага душы, цепні **зэД**  
У асвячэння час нібыта, **нівяэрэн**  
Хоць сэрца ўласнае сцішы.

У кожным коласе малочным **м** **т**  
Зямлі схаванае цяпло, **тук мілед**  
І зорак незлічоных вочы,  
І сонца летняга свяцло.

Бальзам дажджоў і віхраў свісты,  
Спей жаўрука і звон пчалы.  
Расінак цяжкія маністы **зэДзіда**  
І бляск маланкі, як стралы.

І чорны бохан на абрuse, **праэд**  
Жаданы ў хаце кожны дзень.  
Красуе жыта ў Беларусі,  
А значыць, і жыццё ідзе.

I засмутка Кавеанае  
Ад мікто, як сіхосты  
Бедзя тиха сіх  
Ліса аудзі



## КАЛЕЧПОЛЕ

Тут вятрам зімой раздолле,  
Дзе папар, як на талерцы. катоф  
Нечакана Калечполе  
Закацілася у сэрда.

У глушки, ля самай пушчы,  
Рэдкім хутарам прывециць.  
Дзе ў садах увосень груши  
Саладзейшыя на свеце.

Ды палын-травы хапае  
На дзяцінства горкім полі.  
Ўзыдзе зорка маладая —  
Горыч памяці, як болю.

Калечполе плахай стала,  
Там зямля крывей-расою.  
Падрываіся нямала  
З лубкай, посахам, касою.

I засмягла Калечполе  
Ад макроты, як сухотаў.  
Вецер гнуў сухое голле  
Пад удоў няшчасных плотам.

Калечполе полем бую  
Для жывых і незвартных,  
Цяпер полем зверабою  
Ты баліш для родных.



Ночныя рукае цвят засідае  
Дарычнікі ўнікае  
Сонце ўзвышае ту  
Барыкі ўзвышае  
Пад сонцем ўзвышае  
А чаша ўзвышае  
Шматкі ўзвышае  
Несеніе ўзвышае  
Ад кахання ўзвышае  
Зрада ўзвышае



Вабя ўзвышае  
Бачаніні ўзвышае  
У лесным тумані Сирбажа  
Із ваджуд жытодзіннікі ўзвышае  
Побач топічнікі ўзвышае  
Сонце ўзвышае  
З троянінікі ўзвышае  
Ізнікі ўзвышае  
Маковікі ўзвышае

Маковік, як цвік, у моху  
Шляпку жоўтую хавае.  
Ды, пыжомікі ўзвышае  
Ізокік із залатыми трынахі

ДВОЕ МЭДЛЭДЖА  
ХАНГОДЗАГЭК И ХЛАНДЖ ГАД  
ОДДАДЗАС МЭДЛЭДЖА

### ДВОЕ Ў ЛУЗЕ

Загарае твар дзяўчыны  
На падушцы з дзьмухаўца.  
Луг зялёнау пярынай  
Стай таксама для хлапца.

Двое ў лузе, двое ў свеце  
Шчаслівейшыя адны.

Ад кахання сэрцы ў цвеце,  
Ды з гаркотай палыны.

Вусны юныя спакусай,  
Ідзе кругам галава.  
Для дзяўчыны дотык вусаў,  
Нібы першая трава.

Пах салодкай канюшыны,  
Быццам дыхае зямля.  
Каб з травы устаць дзяўчынай,  
А жанчынай стаць пасля.



ІАХОДЕЦ КІАЦЛОМ ПОЛІСЯ  
ЛАНІЦАП СКАМЕ ТЭМІВА Н

ІАХОДЕЦ КІАЦЛОМ ПОЛІСЯ Н

### ПАСЛЯ ДАЖДЖУ

Ноччу скончыўся сухменъ  
(Аж да додня палівала).  
Сонца, кінуўши прамень,  
Баравік пацалавала.

Падасінавік з асінай,  
А чашчэвік пры бярозе.  
Не баяцца ног ласіных,  
Зрэдзь паселі на дарозе.

Вабяць яркімі самбрэра  
Ў лясным танцы сыраежкі.  
Мухаморы-кавалеры  
Побач топчуцца ля сцежкі.

Сонна стрэнне парасонік,  
З травы вылезшы, цыбаты.  
Абляпілі ўскрай сасоннік  
Маслякі, як парасяты.

Махавік, як цвік, у моху  
Шляпку жоўтую хавае.  
Ды, прыжыгушыся патроху,  
Рыжык гонар свой трymае.

Чаргой мокрыя радоўкі  
Навылёт зямлю прашилі.  
Воку рэдкія вясёлкі  
Нагам лапцікі пашылі.

Чага з губкай старадрэвін  
Цесна ствол акальцавалі.  
З-пад ігліцы, як са шчэлін,  
Нос лісічкі паказалі...



## Змест

<i>Свято блакіту</i> .....	5
<i>Аржаніца, Акмяніца</i> .....	6
* * * <i>Сумуе сонца днём на леце</i> .....	8
* * * <i>Вочапам заход над бруйнай ракой</i> .....	9
<i>Максіму Танку</i> .....	10
<i>Кафовін камень</i> .....	11
<i>Летам</i> .....	12
<i>Раніца на Струсьце</i> .....	13
<i>На Восень</i> .....	14
* * * <i>Апошні снег зімы-вяртанкі</i> .....	15
<i>Крэскі вясны</i> .....	16
<i>Позняе</i> .....	17
* * * <i>Які магічны паварот</i> .....	18
<i>Пад паўночнай зоркай</i> .....	19
* * * <i>Rасці, дрэва майго роду</i> .....	20
<i>Анонс вясны</i> .....	21
<i>Нараджэнне вады</i> .....	22
<i>На Нафачы</i> .....	23
* * * <i>Заносіць пяском парог</i> .....	24
<i>За год да XXI стагоддзя</i> .....	25
* * * <i>Чаўны, чайкі, час шыпішыны</i> .....	26
<i>Дачы на Нафачы</i> .....	27
<i>У ноч на Каляды</i> .....	28
<i>Першы дождж</i> .....	29
<i>Завіруха</i> .....	30

Масленіца .....	31
Вёска Парыж .....	32
Сёстрам .....	34
Браслаўшчыне .....	35
Возера Снуды .....	36
* * * Збірае Струста светлыя крыніцы .....	37
• Пачатак зімы .....	38
* * * Бераг. Вечар. Кастроў веча .....	39
* Рабінавы дзень .....	40
• Змена квадры .....	41
• Дома .....	42
* * * Вырай — распрывожаны вулей... .....	43
• Экватор зімы .....	44
Разгавенне дня .....	45
* * * Зноў конікаў цыбульня .....	46
* Фантазіі вясны .....	47
• Вачамі мастака .....	48
* * * Быў. Ёсць і буду .....	49
Паралелі .....	50
* * * Паўночны край .....	51
• Навальніца .....	52
* * * У метро шыбуюць электрычкі .....	53
* * * Нібы плугам, сум разганю .....	54
* * * Пасяյу снежань белую расаду .....	55
* * * Ранак, як рамонкавы плястак .....	56
* * * Белыя заплаткі .....	57
* * * Пад святлом Венеры-зоркі .....	58
* * * Я адчуваў сябе найболыш багатым .....	59
* * * Павуцінне носіць ліставей .....	60
У Ялце .....	61

Купалле .....	62
* * * Мароз затаніруе шыбы .....	63
* * * Верасень — вера асенняя .....	64
Саракі .....	65
Пасля дажджу .....	66
* * * Красуе ў Беларусі жытая .....	67
Калечполе .....	68
Двое ў лузэ .....	70
Пасля дажджу .....	71

*Літафатурана-мастацкае выданне*

Гарановіч Віталь Рыгоравіч

**Свято блакіту**

*Вершы*

Рэдактар А. Пісъмянкоў

Карэктар Н. Аляксеева

Камп'ютэрны набор і вёрстка А. Баўчок

Адказны за выпуск Г. Вінярскі

Падпісана да друку 10.01.2002 г. Фармат 70x90  $\frac{1}{32}$

Папера афсетная. Ум. друк. арк. 3,07.

Наклад 500 паасоб. Зак. 107.

Падатковая льгота — Агульнадзяржайны класіфікатар

Рэспублікі Беларусь

АК РБ 007-98 ч. 1 код 22.11.20.300.

МГА «Беларускі кнігаўзор».

220034, Мінск, вул. Фрунзе, 5.

Тэл./факс (017) 220-70-27.

Ліцензія № 105 ад 31.12.97 г.

Надрукавана з арыгінал-макета заказчыка

ў друкарні УП «Ходр» БелТІЗ.

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 9.

ЛП № 91 ад 15.08.2000 г.



9 789856 638506 >